

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

Гістарычны факультэт

**ПАЛІТЫЧНЫЯ, САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ
І ЭТНАКУЛЬТУРНЫЯ ПРАЦЭСЫ
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
Ў XIX – ПАЧАТКУ XX СТ.**

**ДА 150-ГОДДЗЯ СКАСАВАННЯ ПРЫГОННАГА ПРАВА
Ў РАСІЙСКОЙ ІМПЕРЫІ**

Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі
г. Мінск, 4 сакавіка 2011 г.

Мінск 2011

Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ

Рэдкалегія:

старшыня арганізацыйнага камітэта канферэнцыі першы прарэктар БДПУ *А.І. Андарала*;
сустаршыня арганізацыйнага камітэта канферэнцыі прарэктар па навуковай рабоце БДПУ *В.В. Бушчык*;
намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта канферэнцыі дэкан гістарычнага факультэта БДПУ
М.М. Забаўскі;

доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай
навукі БДПУ *А.П. Жытко*;

намеснік дэкана гістарычнага факультэта БДПУ *У.М. Кадзіра*;

доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі новага і найвейшага часу БДПУ
Г.А. Космач;

доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі БДПУ *А.М. Лютыг*;

доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі старажытных цывілізацый
і сярэднявечча БДПУ *У.В. Тугай*;

доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі старажытных цывілізацый і сярэднявечча БДПУ
М.І. Мініцкі;

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры айчынай і сусветнай гісторыі *А.Ф. Рацько*;

кандыдат педагагічных навук, загадчык кафедры дапаможных гістарычных дысцыплін і метадыкі
выкладання гісторыі БДПУ *А.А. Корзюк*;

доктар гістарычных навук, прафесар кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі БДПУ
В.М. Фамін;

начальнік Вучэбна-выдавецкага цэнтра БДПУ *В.Я. Навагродскі*

- П14 **Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў XIX – пачатку XX ст.: Да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў Расійскай імперыі : матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., г. Мінск, 4 сак. 2011 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. А.І. Андарала, В.В. Бушчык, М.М. Забаўскі і інш. – Мінск : БДПУ, 2011. – 356 с.**

ISBN 978-985-501-934-4.

У зборніку разглядаюцца сучасныя падыходы да вывучэння крыніц па актуальных пытаннях сацыяльна-эканамічнай, палітычнай і этнакультурнай гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст.

Адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў і ўсім, хто цікавіцца праблемамі айчынай гісторыі.

УДК 94(476) "18/19"
ББК 63.3 (4 Бей)521

ISBN 978-985-501-934-4

© БДПУ, 2011

	Раздзел 1. ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ (КАНЕЦ ХVІІІ – ПЕРШАЯ ПАЛОВА ХХ ст.).....	1
	Лютая А.Э., Люты А.М. СТАН СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ ў БЕЛАРУСІ ў КАНЦЫ ХVІІІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст.	3
	Забайскі М.М. КРЫЗІС ФЕАДАЛЬНА-ПРЫГОНІЦКАЙ СІСТЭМЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст.	9
991. –	Лютая А.Э., Люты А.М. РАМЕСНАЯ І ДРОБНАТАВАРНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ У БЕЛАРУСІ ў КАНЦЫ ХVІІІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст.	11
	Рацько А.Ф. РАСПРАЦОўКА І ПРАВЯДЗЕННЕ ІНВЕНТАРНАЙ РЭФОРМЫ ў БЕЛАРУСІ (40–60-я гг. ХІХ ст.)	19
	Странкоўскі С.П. ГАРАДСКОЕ САМАКРАВАННЕ БЕЛАРУСІ ў КАНЦЫ ХVІІІ ст.	22
	Йоцус В.А. РАЗВІТТЭ ЗДРАВООХРАНЕННЯ НА БЕЛОРУССКІХ ЗЕМЛЯХ В КОНЦЕ ХVІІІ – НАЧАЛЕ ХХ в.	27
іі при влова	Назаранка К.Р. ДА ПЫТАННЯ АБ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ ПРАБЛЕМЫ «ПАЛІТЫКА ШЛЮБНА-ДЫНАСТЫЧНЫХ СТАСУНКАў ВКЛ» ПЕРЫЯДУ РЭФОРМЫ 1861 г.	30
ьства	Анофранка Н.В. ІНТЭГРАЦЫЯ ПРАДСТАЎНІЦ ВЫШЭЙШАГА САСЛОўЯ БЕЛАРУСКА-ЛІТОВСКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАД ДВАРАНСТВА РАСІЙСКОЙ ІМПЕРЫІ І РЭГУЛЯВАННЕ ІХ ПРАВАВОГА СТАТУСУ (КАНЕЦ ХVІІІ – ПЕРШАЯ ПАЛОВА ХІХ ст.)	36
	Яноўская В.В. УКЛЮЧЭННЕ ГАРАДОў БЕЛАРУСІ ў ІМПЕРСКУЮ ПРАСТОРУ (НА ПРЫКЛАДЗЕ г. ПІНСКА)	39
і 47. –	Баранюк Н.А. ШЛЯХІ НАБЫЦЦА БЕЛАРУСКИХ ПРЫВАТНАўЛАСНІЦКІХ ГАРАДОў У КАЗНУ РАСІЙСКОЙ ІМПЕРЫІ ў КАНЦЫ ХVІІІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст.	43
927. –	Талецкая І.І. ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА ДЗЯРЖАўНЫХ СЯЛЯН БЕЛАРУСІ (КАНЕЦ ХVІІІ – ПЕРШАЯ ТРЭЦЬ ХІХ ст.)	45
18. –	Ніціціна Т.А. СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСКАГА СЯЛЯНСТВА ў ХІХ ст. (ПА МАТЭРЫЯЛАХ МАЗЫРСКАГА ПАВЕТА)	48
	Барсух А.Я. МАЗЫР У ХІХ ст.: ЗМЭНЫ ў ГОРАДАБУДАўНІЦТВЕ І САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫМ РАЗВІЦЦІ	51
	Галімава Н.П. АСАБЛІВАСЦІ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦА БЕЛАРУСІ ў ХІХ ст. НА ПРЫКЛАДЗЕ СЛОНІМСКАГА ПАВЕТА	54
	Юшкевіч В.Э. ВОТЧЫННАЯ МАНУФАКТУРНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БЕЛАРУСІ ў КАНЦЫ ХVІІІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст.	59
	Канойка А.У. УПЛЫў СУХАПУТНАГА ТРАНСПАРТУ НА РАЗВІЦЦЕ ПРАМЫСЛОВАСЦІ ЗАХОДНІХ ГУБЕРНІЯў ў КАНЦЫ ХVІІІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст.	61
	Філатава А.М., Смяховіч М.У. ПРАЕКТЫ ДЗЯРЖАўНАСЦІ БЕЛАРУСКА-ЛІТОВСКИХ ЗЕМЕЛЬ (20 – 50-я гг. ХІХ ст.)	65
	Литвиновская Ю.И. ПОТЕРИ БЕЛОРУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА ОТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 1812 г.	68
	Груцо І.А. МЕСТА І ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УТРАТЫ ПОЛКОВЫХ СИМВОЛОВ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ В ВОЕННОЙ КАМПАНИИ 1812 г.	71
	Баўдзей В.М. ТАТАРСКІ ЭСКАДРОН ГВАРДЫІ НАПАЛЕОНА	74
	Іпнат'ева А.А. ДВОРЯНСТВО ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ВОЕННОЙ КАМПАНИИ 1812 г.	76
	Веремева С.Ф. ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УНИАТОВ И РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ В БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ ХVІІІ – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в. В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ (1920-е – 2010 г.)	80
	Гарбуль П.І. БЕЛАРУСКАЕ АДРАДЖЭННЕ І СТАНАўЛЕННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ НАУКОВОЙ ШКОЛЫ ў 1830–1850-я гг.	84
	Мазанік С.В. ПОЛІТЫКА САМОДЕРЖАВІЯ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в.	87

7. Анішчанка, Я. Перавод беларускіх уніянтаў у праваслаўе ў 1781–1783 гг. / Я. Анішчанка // 3 гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / С. Марозава, Т. Казакова, Ю. Бохан [і інш.]; пад рэд. М.В. Бяча і П.А. Лойкі. – Мінск: НКФ «Эксперспектыва», 1996. – С. 85–90.
8. Самусік, А. Праект адкрыцця ўніяцкай духоўнай акадэміі ў Полацку / А. Самусік // 3 гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / С. Марозава, Т. Казакова, Ю. Бохан [і інш.]; пад рэд. М.В. Бяча і П.А. Лойкі. – Мінск: НКФ «Эксперспектыва», 1996. – С. 117–121.
9. Грыгор'ева, В., Навіцкі, У., Філатова, А. Уніяцтва ў Беларусі: ад Полацкага сабора 1839 г. і да нашых дзён / В. Грыгор'ева, У. Навіцкі, А. Філатова // 3 гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / С. Марозава, Т. Казакова, Ю. Бохан [і інш.]; пад рэд. М.В. Бяча і П.А. Лойкі. – Мінск: НКФ «Эксперспектыва», 1996. – С. 121–132.
10. Асіноўскі, С. Унія: ад Брэста да Полацка / С. Асіноўскі // Архівы і справядства. – 2008. – № 6. – С. 120–130.
11. Анішчанка, Я.К. Беларусь у часы Кацярыны II (1772–1796) / Я.К. Анішчанка // пад рэд. І.А. Сосна. – Мінск: ЗАО «ВЕДЬ», 1996. – 220 с.
12. Лыч, Л. Уніяцкая царква Беларусі: этнакультурны аспект / Л. Лыч. – Мінск: Кнігазбор, 2010. – 128 с.
13. Падкошын, С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз). / С.А. Падкошын. – Мінск: Беларуская навука, 2000. – 111 с.
14. Марозава, С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гады): аўтарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук / С.В. Марозава. – Мінск: 2002.
15. Філатова, В. Конфесіянальная палітыка царскага правіцельства в Беларусі (1772–1860): автореф. дис. на канд. наук / В. Філатова. – Мінск: 2001.
16. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XX ст.) / У.І. Навіцкі. (наук. рэд.) – Мінск: Эксперспектыва, 1998. – 340 с.
17. Протоіерей Шиленок, Д. Роль Православной Церкви в историческом самосознании белорусского народа / Д. Шиленок // Православие на Гомельщине: историко-культурное наследие и современность: сб. науч. ст. / МнЮ образование РБ, Гомел. гос. ун-т; редкол.: Г.А. Алексеевич (ответств. ред.) [и др.]. – Гомель: 2010. – С. 59–67.
18. Гаек, С., Сапуню, О. Царкоўны з'езд у Полацку 1839 г. – пытанне пра яго кананічнасць / С. Гаек, О. Сапуню // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт.: у 2 ч. / Грод. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. – Ч. 1. – Гродна, 2009. – С. 301–305.
19. Марозава, С., Філатова, А. Уніяцкая царква / С. Марозава, А. Філатова // Эцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. С.В. Марозава [і інш.]. – Ч. 1. – Гродна, 2009. – С. 583–586.
20. Кірэў, В. Сямашка Юсіф / В. Кірэў // Эцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2001. – Т. 6. – Кн. 1: Пузыны – Усяя. – С. 476.
21. Шитенко, С. Идея автокефалии и униячества: вчера и сегодня / С. Шитенко // Нёман. – 2005. – № 8. – С. 117–130.

БЕЛАРУСКАЕ АДРАДЖЭННЕ І СТАНАЎЛЕННЕ НАЦЫЯНАЛЬнай НАВУКОВАй ШКОЛЫ ў 1830–1850-я гг.

Гарбуль П.І., дацэнт, БДДУ, г. Брэст

У 30–50-я гг. XIX ст. назіраўся працэс беларускага адраджэння, які найперш праяўляўся ў літаратурна-культурна-асветніцкай і навуковай дзейнасці патрыётаў айчыны. Пачынаецца гэтую самаадданую працу прызнавала існаванне беларускага народа, імянулася зліць беларускія землі з цэнтральнымі губернямі падавіць усялякі апазіцыйны рух на далучаных тэрыторыях.

Далучаную да Расійскай імперыі ў выніку падзелу Рэчы Паспалітай Беларусь царызм не ведаў і не разумее. Вядомы беларускі гісторык М.В. Доўнар-Запольскі адзначаў, што «расійскі ўрад бадай да 60-х гг. XIX ст. көпкаса разумее, што ён мае справу з Беларускім краем» [2, с. 13]. З цягам часу веды аб Беларусі паліпшваліся, а наадварот, расійская ўлада забылася нават тое, што ведалі дзеячы кацярынінскіх часоў з Польшчай Літва, як асобная краіна, ніколі не змешвалася. Прадстаўнікі рускай навукі ў пачатку XIX ст. таксама забыліся пра гістарычныя традыцыі сваіх папярэднікаў XVIII ст., якія прызнавалі ў беларусах асобны народ. Яны лічылі беларусаў палякамі і не бачылі ў іх розніцы. Гэтую недарэчнасць заўважыў расійскі історык В. Сяваргін. Ён наведваў Беларусь з мэтай геалагічнага і геаграфічнага вывучэння, апублікаваў вынікі сваёй падарожжаў, у якіх сцвярджаў, што беларусы маюць рэлігійныя абрады, блізкія да праваслаўных. Але крыўда, да гэтага часу, за межы гэтай канстатацыі, прыродазнаўца не здолее.

варусі
: НКФ

рсі (да
с НКФ

дзён /
юзава
2

ж: ЗАО

арускай

д-ра гіст.

на канд.

народа /
т. / Мню
67.

Сапуноў /
; радзін:

рсі: у 6 т. /

(гал. рад.)

17-130.

ВАЙ

гартурнай
зную прац
ы, якая н
і губерня

з ведаў і
й да 60-х п.
Беларусі на
інскіх часці-
X ст. таксама
собны наро
дзійскі асва
ў вынікі сав
с. Але кроў

Неразуменне Беларусі найбольш яскрава праявілася ў асяроддзі прадстаўнікоў гуманітарных навук Расійскі гісторык Ф. Адэлунг, напрыклад, не мог зразумець, да якога племені належаць беларусы. Ён вырашыў, што яны складаюць асобны ад славян народ. Вядомы рускі выдавец А. Плюшар у энцыклапедычным слоўніку мову беларусаў характарызуе як тарабаршчына – ні польская, ні руская. Прафесар Маскоўскага ўніверсітэта, гісторык, славіст М. Качанюскі беларускую мову рэкамендаваў называць рускай, а філолаг, складальнік граматыкі М. Грэч гэтую мову разглядаў, як складзеную са слоў цархоўна-славянскіх, польскіх і лацінскіх.

Хістанні ў адносінах да Беларусі мы бачым у змяненні афіцыйнай тэрміналогіі. Разуменне Кацярыны II нашага краю прасочваецца ў надлісу на выбітым медалі ў памяць аб далучэнні да Расійскага дзяржавы частак Заходняй Расіі пасля двух падзеяў Рэчы Паспалітай – «Отторженная возвратих». У афіцыйных дакументах гэтыя землі называліся «присоединённые от Польши губернии». Павел I і Александр I ставіліся да беларускіх зямель як да сваіх «польских провинций». Такім чынам, расійскае грамадства, ў якім гаварылі «наши западные губернии, принадлежавшие раньше Польше», мела цямняны ўяўленні аб Беларусі.

У польскай гісторыяграфіі было прыкладна тое самае – неакрэсленае, недакладнае разуменне беларусаў і беларускай мовы. Таму неабходнасць комплекснага даследавання гісторыі, мовы, матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага этнасу было відавочным. Тым больш, што для разгортвання такой працы склаліся аб'ектыўныя перадумовы. У славянскіх народаў прачынаецца моцнае пачуццё нацыянальнасці, з'яўляюцца мастацкія і навуковыя творы на мясцовых мовах, у грамадскім руху фарміруецца славянафілская плынь, складваецца пласт інтэлігенцыі, агантанай ідэяй нацыянальнага адраджэння. Барацьба народаў Еўропы за нацыянальнае вызваленне і адраджэнне знаходзіць водлук і ў Беларусі. Засваенне агульнаеўрапейскіх тэндэнцый прывяло да росту нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа, вылілася ў станаўленне навуковага беларусазнаўства як састаўной часткі маладой навукі – славістыкі.

Вялікую цікавасць да Беларусі праяўлялі польскія і рускія даследчыкі. Першыя – з прычыны настальгічных пачуццяў ў адносінах да былых усходніх тэрыторый знішчанай Рэчы Паспалітай, другія – з мэтай бліжэй пазнавацца з новадалучанымі заходнімі тэрыторыямі [2, с. 145]. Так, польскі лінгвіст пачатку XIX ст. С. Ліндэ стаў адным з першых даследчыкаў беларускага пісьменства. Ён прыйшоў да высновы аб самастойнасці беларускай мовы і звязваў яе з мовай Статута ВКЛ. Беларускія фальклорныя і этнаграфічныя матэрыялы змячалі ў сваіх грунтоўных працах польскі даследчык Л. Галамбіўскі («Польскі народ і яго звычай і забавы», «Хаты і двары Польшчы») і рускі навуковец І. Кірзеўскі («Беларускі архіў»).

Але найбольшы ўклад у станаўленне беларусазнаўства ўнеслі прадстаўнікі самой Беларусі, якія распачалі працу па збіранні гістрыка-этнаграфічнага, філалагічнага і фальклорнага матэрыялу. Іх дзейнасць каардынавалі Віленскі ўніверсітэт, Міністэрства народнай асветы Расіі, Рускае геаграфічнае таварыства, Варшаўскае таварыства сяброў навук. Фінансаванне і арганізацыю даследаванняў бралі на сябе асобныя мецэнаты. Граф М. Румянцаў арганізаваў археалагічную экспедыцыю па Беларусі з мэтай выяўлення мясцовых дакументальных гістарычных крыніц. Ён жа фінансаваў складанне і выданне «Беларускага архіва старажытных грамад» гісторыка І. Грыгаровіча. Князь А. Чартарыйскі аказаў дапамогу З. Даленгу-Хадароўскаму – аднаму з заснавальнікаў славістыкі і беларусазнаўства, аўтару ідэі славянскай агульнасці, пачынальніку археалагічных даследаванняў у Беларусі.

Дзякуючы самаахвярнай працы патрыётаў адбываўся сістэматычны запіс беларускіх вуснапамятных твораў: песен, казак, паданняў, звычайў, святаў, прыказак, прымавак, які праходзіў у рэчышчы нацыянальнага адраджэння беларусаў, фарміравання беларускай ідэі. Адным з першаадкрывальнікаў беларускага фальклору стаў Я. Чачот. У 1837–1846 г. ён выдаў у Вільні 6 зборнікаў «Всяковыя песні з-пад Нёмана і Дняпроў», у якія ўвайшло каля 1000 песен у арыгінале і перакладзе на польскую мову.

У 1840 г. у Парыжы пабачыла свет этнаграфічна-фальклорная кніга А. Рыпінскага «Беларусь. Некалькі слоў аб пазіі простага люду гэтай нашай польскай правінцыі, аб яго музыцы, спевах, танцах і г. д.». У яе падмурак быў палпдзены даклад аб беларускіх народных песнях, з якім аўтар выступіў у Парыжы на пасяджэнні Польскага літаратурнага таварыства. У гэтым выданні зроблены агляд розных жанраў беларускага фальклору, на аснове якога можна даследаваць, на думку аўтара, сапраўды нацыянальную літаратуру.

Я. Баршчэўскі ў Пецярбургу апублікаваў у 1844–1846 г. «Шляхціца Завальню, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» – узорную кнігу рамантычнай прозы, заснаваную на народных казках і паданнях.

Літаратура і крыніцы

1. Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М. Бч, В. Яноўская, с. Рудовіч і інш.; Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Эксперспектыва, 2005. – 519 с.
2. Доўнар-Запольскі, М.В. Асновы дзяржаўнасці Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі – Мінск: ГЕРОНТ, 1994. – 22 с.
3. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Бел. энцыкл., Нац. арх. Рэсп. Беларусь; пер. з рус. Т.М. Бутэвіч [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1994. – 510 с.
4. Швед, В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863 г.) / В.В. Швед. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 416 с.

ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Мазаник С.В., аспирант, БГПУ, г. Мінск

Первая половина XIX в. знаменуется значительными изменениями в среде сельского населения. Новую окраску получают процессы, начатые сразу после присоединения территории Беларуси к Российской империи. В первую очередь, речь идет об унификации различных групп сельского населения, приведения их к общеперспективному стандарту.

Наибольшая пестрота наблюдалась в категории государственных крестьян. Обусловлено это было тем, что в конце XVIII – начале XIX века в Беларуси, в отличие от российских губерний, существовали имения, условно принадлежащие государству, но фактически, крестьяне их составлявшие, находились, по отношению к своим владельцам, в таком же положении, как и помещичьи крестьяне, состоявшие на общем крепостном праве. К такого рода имениям относились старостинские, ленные, поиезуитские, помонастырские, конфискованные и (секвестрованные).

Старостинские имения, в отличие от ленных, которые раздавались частным лицам за военную службу до пресечения мужской линии, передавались в пожизненное пользование или на 50 лет с уплатой ежегодного взноса [2, с. 56, 19 с. 111]. Постепенно они переходили (возвращались) во владение казны.

Поиезуитские крестьяне делились на первых и вторых. Первые поиезуитские – это крестьяне ордена иезуитов, прекратившего свое существование в 1773 году. Эти крестьяне были отданы частным лицам и считались в числе помещичьих. Вторые поиезуитские поступили в число государственных крестьян в 1822 г. после окончательного уничтожения ордена иезуитов [2, с. 90]. Поиезуитские имения существовали в течение всей первой половины XIX века в Витебской, Минской, Гродненской и Виленской губерниях [19, с. 112].

Помонастырские имения перешли в ведение казны от упраздненных в 1832 году католических монастырей. И хотя они в основном раздавались местным дворянам в аренду, крестьяне этих имений учитывались как государственные [2, с. 91].

Кроме различных категорий государственных крестьян, в белорусской деревне существовала прослойка вольных людей, пользующихся личной свободой. По ревизии 1796 г. в эту категорию были зачислены крестьяне «с давних времен поселившихся на помещичьих и владельческих землях», в том числе выходцы из польских земель, захваченных Австрией и Пруссией. А также часть распущенных польских войск, старообрядцы (пилипоны), отпущенные помещиками и отсуженные у них по разным поводам крестьяне и другие незначительные группы свободного населения [5, с. 390]. Свобода этой категории сельского населения была достаточно условна, поскольку они, в основной своей массе, не имели собственной земли и вынуждены были селиться на землях владельческих, что ставило их в экономическую зависимость от помещика. Это обусловило тот факт, что в первой трети XIX в. помещики использовали всевозможные способы в ходе закрепощения этих людей [10, с. 91]. Речь идет о массовой записи вольных людей в разряд крепостных в ходе ревизии. О масштабах данного явления говорит тот факт, что в одной только Виленской губернии к середине 1830-х годов числилось 131013 человек закрепощенных бывших вольных людей [5, с. 392]. Виленский генерал-губернатор М.А. Долгоруков в 1837 г. отмечал, что если не будут приняты меры, то все свободные люди, проживающие на помещичьих землях, будут закрепощены [3, с. 67]. Пытаясь снизить социальное противостояние, а также преследуя финансовые интересы, царизм проводил разбор закрепощенных вольных людей. Начало этому процессу положили указы сената от 9 апреля 1806 г. и 19 октября 1807 г. И хотя разбор